

Прамова тав. Ц. Я. Кісялёва

Таварышы! З даклада сакратара ЦК КПБ тав. Патолічава відаць, што Цэнтральны Камітэт Комуністычнай партыі Беларусі за срывавазначны перыяд прарабіў вялікую арганізатарскую і палітычную работу па мабілізацыі шырокіх мас працоўных на далейшы ўздым народнай гаспадаркі рэспублікі, накіроўваў дзейнасць абласных, гарадскіх і раённых партыйных арганізацый на выкананне задач, пастаўленых XIX з'ездам партыі і вераснёўскім Пленумам ЦК КПСС.

Брэсцкая абласная партыйная арганізацыя, выконваючы рашэнні партыі і ўрада, дабілася некаторых станоўчых вынікаў у развіцці сельскай гаспадаркі, арганізацыйна-гаспадарчым умацаванні калгасаў, у падборы і выхаванні кадраў.

Пасля вераснёўскага Пленума ЦК КПСС накіравана на работу ў вёску звыш 500 камуністаў, створана 46 новых калгасных партыйных арганізацый. На пасады старшын калгасаў падабрана 259 чалавек, з іх 223 прыступілі ўжо да работы. Сярод пасланных на работу ў калгасы і МТС падрыхтаваны групы кіруючых абласных і

Сакратар Брэсцкага абкома КП Беларусі

Праведзена таксама некаторая работа па ўмацаванні саставу сакратароў райкомаў КПБ і сакратароў партарганізацый МТС. Цяпер 80 працэнтаў сакратароў райкомаў партыі маюць вышэйшую і незакончаную вышэйшую адукацыю, значны стаж партыйнай работы.

Аднак першыя практычныя вынікі ў вырашэнні задач уздыму сельскай гаспадаркі яшчэ нязначныя. Недахопы, выяўленыя вераснёўскім Пленумам ЦК КПСС, ліквідуюцца марудна.

З поўным тэкстам
дакумента можна
азнаёміцца ў бібліятэцы

калгасах яшчэ нізкія. Гэтыя недахопы тлумачацца побач з іншымі прычынамі — недавальняючым зоветарынарным абслугоўваннем калгасаў. У сучасны момант на 570 калгасаў Брэсцкай вобласці ёсць толькі 96 зоатэхнікаў з вышэйшай і сярэдняй адукацыяй, а непасрэдна ў калгасах працуе толькі 56. Асабліва дрэнна абстаіць справа з зоветарынарным абслугоўваннем калгасаў Бярозаўскага раёна. Толькі па аднаму зоатэхніку маюць Дамачоўская, Косаўская і іншыя МТС вобласці. Так атрымалася таму, што Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР дапусціла буйныя памылкі ў размеркаванні зоатэхнікаў і ветурачоў і марудна выпраўляе іх.

У гэтых умовах у МТС вобласці будзе праводзіцца вялікая будаўнічая, чаго дазваляе адну і тую ж бальніцу на 18 ложкаў абсталяваць адразу на тры калгасы і вядзе ачым раён. Кіраўніцтва сельскай гаспадаркі БССР не можа будаўніцтвам у МТС, у якіх і гэта яно не сутнасці, яшчэ не пачаць студзеня па вобласці выяздыстана на гэтую мсву толь-

